



Доступ да скарбай онлайн

Укараненне тэхналогій для стварэння адзінай інфармацыйнай платформы ўсіх субектаў культуры – адна з асноўных задач фарміравання сацыякультурнай прасторы ў сучасных умовах. Гэтай тэмэе прысвечана выступленне начальніка ўпраўлення культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Ірыны Карповіч.

“У Канцэпцыі развіцця нацыянальнай культурнай прасторы вызначана, што разам з традыцыйнымі формамі і метадамі ў нашай працы павінны ўкараніцца інфармацыйныя тэхналогіі. Спажывцы культурных паслуг прысутнічаюць як у рэальнай, так і ў віртуальнай прасторы”, — адзначыла Ірина Карповіч.

Летасць паслугамі музеяў скарысталіся больш за 9 млн чалавек, з іх ліку аддаленымі карыстальнікамі сталі крыху больш за 16 %. Прывкладамі могуць служыць музеі Мінска, Гомельскай і Гродзенскай абласцей. З 2,5 млн чалавек, што звярнуліся па паслугі бібліятэк, каля 9 % сталі віртуальнымі карыстальнікамі. Лідарамі ў гэтым кірунку вартая называць Нацыянальную бібліятэку і

установы Брэстчыны. Паслугамі клубных арганізацый скарысталіся больш за 22 млн чалавек, віртуальна — 1,5 %. Наперадзе ідуць Брэсцкая і Мінская вобласці.

Па словаах Ірыны Карповіч, дзеі па ўкараненні лічбавага сегмента зараз на пачатковай стадыі. Пасля наведвання Прэм’ер-міністрам Раманам Галоўчанкам Нацыянальнай бібліятэкі ў верасні 2021 пачалася рэалізацыя праекта па стварэнні Нацыянальнай электроннай бібліятэкі.

“Дзякуючы гэтаму ўжо да 2026-га мы зможем атрымліваць лічбавыя копіі дакументаў у адным месцы — незалежна ад таго, у якой бібліятэцы дадзены дакумент захоўваецца, — адзначыла Ірина Карповіч. — Такім чынам мы забяспечым інфармацыйную роўнасць жыхароў ўсіх рэгіёнаў і магчымасць атрыманць інфармацыю ў рэжыме 24/7 з любога месца”. Плануецца стварыць воблачнае сховішча электронных дакументаў, якое дасць надзейнае захаванне лічбавага кантэнту бібліятэк. Мяркуецца скараціць расходы на камп’ютарнае і сервернае абсталяванне, цэнтры апрацоўкі даных і праграмнае забеспеччэнне. Таксама Нацыянальная электронная бібліятэка

будзе спрыяць узаемадзеянню з рэурсамі і сэрвісамі замежных бібліятэк.

Сёлета будуць распрацоўвацца падсістэмы і сэрвісы электроннай бібліятэкі, будзе ажыццяўляцца іх запаўненне данымі Нацыянальнай бібліятэкі. Наступным этапам у 2025 годзе стане падключэнне да сістэмы рэгіёнаў і напаўненне данымі рэгіональных устаноў. Зараз ідзе алічбоўка бібліятэчнага фонду, які налічвае 48,5 млн дакументаў.

Наступным кірункам мусіць стаць музейная справа. Ірина Карповіч мяркуе, што неабходна пачаць распрацоўку тэхнічнага задання на стварэнне аўтаматызаванай інфармацыйнай музейнай сістэмы. Гэта паспрыяе пашырэнню магчымасцей для правядзення выставачных праектаў, скароціць выдаткі і павысіць аператывнасць апрацоўкі даных. Пры падрыхтоўцы вартая правесці поўную алічбоўку музейнага фонду. На дадзены момант алічбавана каля 20 % агульнага аб’ёму музейных прадметаў.

(Паводле выступлення)

